

## Правілы прадстаўлення матэрыялаў для публікацыі

Часопіс палітычных даследаванняў “*Палітычная сфера*” прапануе поўную электронную працэдуру падачы і рэцэнзавання артыкулаў. Прадастаўленне матэрыялаў ажыццяўляецца праз e-mail: info [ @ ] palityka.org.

Тэматыка матэрыялаў можа не супадаць з асноўнай тэмай нумару.

Тэксты не могуць утрымліваць **плагіят**. Рэдакцыя захоўвае за сабой права публічнага аб’яўлення пра знаходжанне плагіяту ў дасланных тэкстах.

У рэдакцыю прадастаўляецца арыгінальны тэкст, які да гэтага не друкаваўся ні ў выглядзе асобнага артыкула, ні як частка манаграфіі (у тым ліку і ў электронных выданнях).

Артыкулы, дасланыя ў рэдакцыю праходзяць абавязковае ананімнае **навуковае рэцэнзаванне**

Асноўны тэкст не павінен утрымліваць прозвішча аўтара і іншых падобных спасылак па тэксту.

Далейшае перавыданне тэксту павінна ўтрымліваць спасылкі на выданне ў часопісе “*Палітычная сфера*”. Гэта таксама тычыцца выкарыстання артыкулаў пры напісанні манаграфій, публікацыі ў Інтэрнэце і г.д.

Пра перавыданні тэксту і выкарыстанні яго для іншых публікацый неабходна паведаміць у рэдакцыю часопіса “*Палітычная сфера*”

### Асноўныя патрабаванні:

1. Мінімальны памер артыкула складае 35 тысяч друкаваных знакаў, максімальны – 55 тысяч (уключаючы спасылкі і спіс літаратуры)
2. Акрамя тэкста неабходна прадставіць: а) інфармацыю пра сябе, б) анатацыю тэкста, с) ключавыя словы
3. *Інфармацыя пра сябе*. Інфармацыя пра сябе павінна ўтрымліваць пазначэнне дысцыпліны, краіны, акадэмічнага і адміністрацыйнага статуса і іншую важную інфармацыю. Памер 2-3 сказы.
4. *Анатацыя*. Анатацыя павінна адлюстроўваць асноўныя ідэі тэксту. Памер: не больш за 120 слоў (аптымальны памер 70-80 слоў). Анатацыя прадстаўляецца на мове артыкула і па-англійску.
5. *Спіс ключавых словаў*: 4-5 ключавых словаў

Анатацыя тэкста, спіс ключавых словаў і біяграфічныя дадзеныя падаюцца у **асобным файле**

Патрабаванні да **афармлення тэксту** (гл. ніжэй)

## Правілы афармлення публікацый (Палітычная сфера)

### Пунктуацыя:

Выкарыстоўваецца ў тэксе круглыя дужкі ()

### Цытаванні:

Фразы, якія цытуюцца павінны быць вылучаны курсівам і ўзяты ў двухкоссі «Палітыка гэтай краіны дэманструе...»

Пры цытаванні трэба захоўваць аўтарскую пунктуацыю і арфаграфію. Калі ў фрагменце прысутнічаюць выдавочныя памылкі дазваляецца ўстаўкі “(так і тэксе)” ці “(sic)”

### Імёны і прозвішчы:

Пры згадцы асобы ў першы раз падаецца яе поўнае імя (Імя, імя па бацьку). Надалей дазваляецца ўжываць замест імёнаў ініцыялы ці проста прозвішча

*Напрыклад:* Макс Вебер, а не М. Вебер

Імёны асобаў, якія не з’яўляюцца агульнавядомымі, падаюцца ў дужках на мове арыгіналу

*Напрыклад:* “Том Браўн (Tom Brawn) кіраваў рэгіёнам...”

### Абрэвіятуры:

Назвы арганізацый і г.д., якія не з’яўляюцца агульнавядомымі, падаюцца ў поўнай версіі (таксама на мове арыгіналу). Затым у дужках падаецца абрэвіятура, якая можа выкарыстоўвацца далей па тэксту.

### Даты:

Даты падаюцца такім чынам: 5 ліпеня 2008 года

Для напісання стагоддзя выкарыстоўвайце рымскія літары

*Прыклад:* XX стагоддзе (ст.), VII стагоддзе (ст.)

### Лічбы:

У тэксце адсоткі варта падаваць сімвалам %.

*Прыклад:* 6%, 52-58% і г.д.

Лічбы ў некалькі тысяч падаюцца без пунктуацыі, дзесяткі, сотні тысяч і г.д. вылучаюцца кропкамі.

*Прыклад:* 8356, 4380, 14.576

У пазначэнні старонак ці перыяду падаюцца поўныя лічбы

*Прыклад:* 44-48, 1956-1962, 1980-я (а не 80-я)

### Спасылкі і каментары:

Спасылкі і невялікія каментары афармляюцца ў нізе старонкі (footnote). Спасылкі пазначаюцца арабскімі лічбамі, якія ставяцца пасля пунктуацыі.

Спасылкі да табліцы робяцца ўнізе табліцы. Унізе табліцы пазначаецца крыніца табліцы. Слова Крыніцы падаецца курсівам, пасля чаго ставіцца двухкроп’е

*Прыклад:* “Крыніцы: Міністэрства статыстыкі...”

### **Спасылкі на тэксты і аўтараў:**

Спасылкі на аўтараў у тэксце суправаджацца пазначэннем аўтара, года публікацыі і старонкі (калі ёсць)

Не выкарыстоўвайце *ibid.*, *op.cit.*, *infra* і г.д.

Калі імя аўтара падаецца ў тэксце, то ў дужках ставіцца год.

Прыклад: *Іваноў (1996) у свой час напісаў...*

Калі праца аўтара напісана не на мове артыкула, то ў дужках пазначаецца арыгінальнае імя аўтара.

Прыклад: *Іваноў (Ivanou, 1996) у свой час напісаў...*

Калі імя аўтара не згадваецца ў тэксце, спасылка афармляецца наступным чынам:

*Некаторыя працы (Котаў, 2004) не падзяляюць такую пазіцыю...*

Калі неабходна, за датай публікацыі ставіцца старонка (праз двухроп'е)

*Як было адзначана раней (Green, 1855:836) ...*

Калі тэкст мае двух аўтараў, неабходна даць імёны абодвух праз “і” (and). Калі аўтараў больш – дадаецца “і інш.” (et al.)

*Было заўважана (Янаў і Мальцаў, 2002; Nort and Feer, 2010), што...*

*Але многія аўтары з гэтым не пагаджаюцца (Кабякоў і інш., 1995; James et al., 1998)*

Калі аўтар мае больш за адну публікацыю на працягу года, неабходна ўставіць а, b, і г.д (а, б, в і г.д. калі крыніцы на кірыліцы).

*Прыклад такіх развагаў можна бачыць тут (Hill, 2002a: 33-36)*

Розныя крыніцы і тэксты падзяляюцца кропкай з коскай

*Прыклады могуць быць наступны (Волкаў, 1994:22; Шамякін, 1997; Снопков, 1992:84)*

Калі даецца спасылка на больш чым адну працу аднаго аўтара, яго імя варта ўзгадаць адзін раз, раздзяляючы даты публікацый коскамі.

*Такія пазіцыя ў прыцыпе характэрныя для Адамса (Adams, 1976:4, 1985:8, 2002:274)*

Уключаць ў дужкі ўсе кароткія каментары да спасылка “гл.”, “асабліва”.

*Большасць даследчыкаў згодны (гл. Якабсон, 1990: 204-249)*

Калі аўтарам ёсць не асоба, а інстытуцыя, падавайце кароткі пачатак назвы

*Апошняе заява гэта толькі пацвярджае (Цэнтральная камісія, 2006)*

Для артыкулаў без аўтараў выкарыстоўваецца назва часопіса, газеты ці арганізацыі , але не назва артыкула

*Маём і іншыя прыклады (Чырвоная зорка, 1994)*

Спасылкі на асабістыя размовы (інтэрв'ю) не ўключаюцца ў спіс літаратуры

*(Мясніковіч, 14 траўня 1992, асабістая размова)*

Праверце, каб па тэксце было дакладна зразумела на каго ідзе спасылка і іншае цытаванне

### **Афармленне бібліяграфіі:**

Усе публікацыі, якія згадваюцца ў тэксце ці спасылках павінны быць поўнасьць прыведзены ў бібліяграфіі. Бібліяграфія павінна быць аформлена ў такім выглядзе:

### **Часопісныя артыкулы:**

Іваноў, Самуіл (1999). “Беларуская палітычная сістэма ў 1996 годзе: падзеі і наступствы”, *Палітычная праскура*, №17(2): 281-346.  
Judd, Todd (1994). “Political System of Senegal and Niger: 1960-1975”, *Journal of Politics and History*, 6(3): 319–342.

### **Кнігі:**

Мядзведзеў, Сяргей (1996). *Культура адукацыі: стратэгіі і практы*. Мінск: Беларуская навука.  
Kennedy, Martine, ed. (2004). *Culture and War*. London: Whitehouse.

### **Главы ў кнігах:**

Кузняцоў, І. (1995). “Сацыяльна-эканамічная эвалюцыя Заходняй Беларусі ў 1921-1931 гадах,” у Савельеў С. (рэд.), *Перспектывы даследавання беларускай гісторыі*. Менск: Новая гісторыя  
Kerner, Otto (1998). “The Palaces of Memory,” in Richard Mormino and Peter Limeberry (eds), *Memory Studies*. New York: Chapters

### **Старонкі ў Інтэрнэце**

Ягораў, С. Пятроў, В. і Траскавіцкі, А. (1992) “Даследуючы сацыяльную дынаміку”, *Грамадства і палітыка* №2 (1), URL (доступ 3.05.1999) <http://fdsmv.gftre.as.de/tecf3>  
Logan, D., Reinhold, S. and Cohn, U. (2004) “Social and Political Resistance”, *Journal of Post-war Studies* 3(2), URL (consulted 02.04.2006): <http://herft.as.be/vol2>

### **Публікацыі афіцыйных арганізацый**

World Bank (1998). *World Development Indicators, 1997*. Washington DC.

### **Артыкулы ў газетах**

*Савецкае Палессе* (1956) “Нашы поспехі.” 9.12.1956  
*The Economist* (1998) “Food Riots.” 2.03.1998

### **Артыкулы ў газетах (аўтарскія)**

Дземянцей, В. (2004). “Адзін год у іншай краіне”. *Зара над Нёманам*, 04.08.2004  
Mixer, D. (1994). “The Enemy of the State.” *The Economist*, 04.04.1994

### **Іншыя заўвагі да бібліяграфіі**

Спіс павінен быць у алфавітным парадку (да *Mc* трэба ставіцца як да *Mac*)

Прозвішчы, якія ўтрымліваюць de, van, von, De, Van, Von, de la павінна размяшчацца пад D, V адпаведна (De Roux, Van Dijk), тое самае пры цытаванні ў тэксце

Імёны якія маюць Jr (малодшы) ці II (другі) трэба цытаваць такім чынам: Raiser, Todd, Jr (1996), Smith, D.D., II (1995)

Публікацыі, у якіх першы аўтар той самы, павінны размяшчацца ў такім парадку:

- Адзін аўтар – храналагічны парадку выхаду кніг (артыкулаў)
- Калі прысутнічае некалькі публікацый з аднаго году, то пасля даты дадаецца паслядоўна лацінскія літары a, b, c, d і г.д.
- Публікацыі, якія маюць двух аўтараў размяшчаюцца ў алфавітным парадку ў адпаведнасці з прозвішчам другога аўтара
- Калі публікацыя мае тры аўтары, яна змяшчаецца пасля пазіцый з двума аўтарамі ў алфавітным парадку, па другому, трэцяму і г.д. аўтару.

### **Прыклад А.**

Вярцінскі, С. (1974) ...  
Вярцінскі, Т.С. і Янаў, П. В. (1972) ...  
Вярцінскі, Я. (1980) ...  
Вярцінскі, Я. (1982a) ...

Вярцінскі, Я. (1982b) ...  
Вярцінскі, Я. і Карнеёў, В. (1988) ...  
Вярцінскі, Я. і Малакан, У. (1986) ...  
Вярцінскі, Я. Сідорскі А. і Пяткевіч, Л. (2002)  
Вярцінскі, Я. Таргавіцкі А. і Андрэеў, В. (1998)

**Прыклад В.**

Black, A. (2008)  
Black, T.R. and Yates, P. (2006)  
Black, Z. (2002)  
Black, Z. (2006a)  
Black, Z. (2006b)  
Black, Z. and Smith, M. (2008)  
Black, Z. and White P. (2008)  
Black, Z., Hughes, J. and Kent, T. (2002)  
Black, Z., Luis, T. and White, S. (2004)

Праверце, ці ўсе перыядычныя выданні маюць: том, нумар, старонкі, а кнігі:  
выдавецтва, месца публікацыі